



## **УСТУП**

За апошнія гады беларуская лексікаграфія папоўнілася значнай колькасцю дыферэнцыяльных слоўнікаў, якія змяшчаюць дыялектичную лексіку асобных абласцей ці раёнаў. Аднак у беларускай дыялекктнай лексікаграфіі пакуль што няма слоўнікаў, якія б абагульнялі лексіку вялікіх дыялектичных арэалаў з уключеннем беларускіх гаворак з суседніх тэрыторый — Латвіі, Літвы, Польшчы.

Славістамі розных краін прароблена значная работа па вывучэнню народных гаворак беларуска-літоўска-польскага пагранічча. Больш інтэнсіўна і мэтанакіравана яна пачала развівацца ў пасляваенны час, асабліва пасля падпісання праблемна-тэматычнага плана навуковага супрацоўніцтва паміж Акадэміяй навук СССР і Польскай Акадэміяй навук на 1976—1980 гг., дзе прадугледжваецца распрацоўка праблемы «Заканамернасці функцыяніравання і развіцця мовы».

Кіруючыся гэтым планам, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Акадэміі навук БССР уступіў у супрацоўніцтва з Інстытутам літоўскай мовы і літаратуры Акадэміі навук Літоўскай ССР і Інстытутам славяназнаўства Польскай Акадэміі навук з мэтай калектыўнага вывучэння моўных асаблівасцей сумежных тэрыторый.

У сувязі з гэтым больш дакладна акрэслілася праблематыка па дыялекталогіі, паширыліся тэрытарыяльныя рамкі дыялекталагічных даследаванняў і непасрэднага збору і вывучэння канкрэтных матэрыялаў пэўных геаграфічных зон. У цэнтры ўвагі беларускіх, літоўскіх і польскіх дыялектолагаў на працягу апошніх год стаў збор і лексікаграфічная апрацоўка жывой народнай лексікі. Калектыўнымі намаганнямі беларускіх, літоўскіх і польскіх даследчыкаў падрыхтаваны першы том «Слоўніка беларускіх гаворак паўночна-заходній Беларусі і яе пагранічча», які ўключае дыялектичную лексіку на літары А — Г.

Дадзены слоўнік складзены супрацоўнікамі сектара дыялекталогіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР з удзелам Інстытута літоўскай мовы і літаратуры Літоўскай Акадэміі навук, Інстытута славяназнаўства Польскай Акадэміі навук і кафедры беларускай філалогіі Варшаўскага універсітэта.

Асноўны матэрыял для слоўніка сабраны ў паўночна-заходній частцы Беларусі — на тэрыторыі, якая з паўднёвага ўсходу абмяжоўваецца лініяй: Верхнядзвінск — Міёры — Докшыцы — Лагойск — Валожын — Клецк — Ганцавічы — Івацэвічы — Пружаны — Камянец. Гэта тэрыторыя па сваіх абрысах набліжаецца да арэала паўночна-заходній дыялекцнай зоны беларускіх гаворак (Лінгвістычнае геаграфіі і групоўка беларускіх гаворак. Мн., 1969, карта № 77; далей ЛГ). Аднак рад пучкоў ізаглос у розных напрамках перакрывае паўночна-заходнюю зону, аб'ядноўваючы яе часткі: гаворкі Гродзеншчыны з гаворкамі Палесся (ЛГ, карта № 73), гаворкі басейна верхняга Нёмана і Віліі з гаворкамі цэнтральных раёнаў Міншчыны і паўночна-заходніх раёнаў Гомельшчыны (ЛГ, карты № 77—78), гаворкі ў раёне Браслава і Пастаў з гаворкамі Полаччыны (ЛГ, карта № 74). Паколькі пералічаныя пучкі ізаглос моўных з'яў ахопліваюць як паллярныя, так і блізкія гаворкі, у слоўнік уключана лексіка з суседніх тэрыторый, дзе працягваюцца арэалы не толькі фанетычных і граматычных з'яў, але і лексічных рыс. Лексіка прылягаючых раёнаў дапамагае больш дакладна акрэсліць тэрыторыю паўночна-заходніх асобных слоў і іх семантычных адрозненняў.


Ад выдадзеных рэгіянальных слоўнікаў названы слоўнік адрозніваеца тым, што ў яго ўключана лексіка са значна большай тэрыторыі, куды ўваходзяць заходнія арэалы асноўных беларускіх дыялектаў: паўночна-ўсходняга, паўднёвазаходняга, сярэднебеларускія гаворкі і часткова заходнепалескай групі гаворак.

У плане паралінгвістичнага аспекта слоўнік прымяненію прылягаючых раёнаў, што знаходзяцца на ўсход ад асноўнай тэрыторыі.

Тэртыярныя межы слоўніка набліжаюцца да арэала, што выдзяляеца пучкамі ізаглос: ядро акрэсліваеца верхнядзвінска-слуцка-гродзенскім пучком (ЛГ, карта № 62), а периферыя — мерыдыяналымі ізаглосамі (ЛГ, карта № 66, 68).

Абследаваныя населенія пункты, межы тэрыторыі, з якой прыводзіцца матэрыял, і адзначаныя вышэй граніцы дыялекцных зон паказаны на карце (гл. с. 7).

Моўная тэрыторыя паўночна-заходній часткі Беларусі ў лексічным плане абследавана экспедыцыйным шляхам на працягу 1954—1978 гг. у працэсе зборання матэрыялаў для



### Тэрыторыя слоўніка

1—межы тэрыторый, з якой прыводзіцца асноўны матэрыял; 2—межы тэрыторый, з якой прыводзіцца дадатковы матэрыял (для параўнання); 3—межы паўночна-захо́дней дыялектнай зоны (ЛГ, карта № 77); 4—межы заходней дыялектнай зоны (ЛГ, карта № 80); 5—межы сярэдняй дыялектнай зоны (ЛГ, карта № 78)

Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа і пазней — Лек-січнага атласа беларускіх народных гаворак.

Комплекснымі дыялекталагічнымі экспедыцыямі былі абледаваны беларускія гаворкі на тэрыторыі Літвы і Латвіі. Першая сумесная беларуска-літоўская экспедыцыя была арганізавана ў 1966 г., у час якой запісана лексіка ў радзе населеных пунктаў Тракайскага, Варэнскага, Вільнюскага раёнаў Літоўскай ССР. У 1975 г. абледавана некалькі населеных пунктаў у тых жа раёнах. У 1976 г. былі выяўлены беларускія гаворкі ў Ігналінскім і Швянчонскім раёнах Літвы, дзе сабраны значны лексічны матэрыял. Актыўны ўдзел у наладжванні і правядзенні сумесных беларуска-літоўскіх дыялекталагічных экспедыцый прымала старши навуковы супрацоўнік Інстытута літоўскай мовы і літаратуры Літоўскай Акадэміі навук А. І. Грынавецкене.

У 1977 г. была праведзена комплексная беларуска-латышска-літоўская экспедыцыя. Даследаваліся беларускія гаворкі пераважна на тэрыторыі Латвійскай ССР (у Даўгаўпілскім, Краслаўскім і Лудзенскім раёнах). Значны матэрыял запісаны ў Браслаўскім раёне Віцебскай вобласці. Зроблены запісы беларускай лексікі ў Літоўскай ССР (у Вільнюскім і Шальчынінскім раёнах). Вялікую дапамогу ў наладжванні экспедыцыі і вызначэнні месц рассялення беларускага насельніцтва аказалі супрацоўнікі Інстытута мовы і літаратуры імя А. Упіта Латвійскай ССР А. Я. Блінкена, Б. Э. Лаўмане. У экспедыцыі прымалі ўдзел Б. П. Рэйдзане і А. Б. Брэйдак.

Лексіка запісвалася звычайна ад беларускага насельніцтва. У радзе населеных пунктаў лексіка запісана і ад білінгваў, якія актыўна карыстаюцца некалькімі мовамі: літоўскай, польскай, рускай і беларускай у вёсках Новыя Мацалі Варэнскага, Стральцы Шальчынінскага, Ліпнікі Вільнюскага раёнаў Літоўскай ССР; беларускай і польскай — у вёсках Судэрва, Грыкені, Відаўцішкі, Швэды Вільнюскага, Старыя Трокі і Стракішкі Тракайскага, Гемзы Шальчынінскага, Лайпушкі Ігналінскага раёнаў Літоўскай ССР. Звычайна адна з моў у тым ці іншым населеным пункце з'яўляецца пераважаючай, якой карыстаюцца ў штодзённым жыцці: беларускай — у вёсках Стракішкі і Гемзы, літоўскай (пры частковым карыстанні беларускай) — у вёсках Чычалі і Ракаўскія Швянчонскага і Малькуны Ігналінскага раёнаў Літоўскай ССР. У вёсках Скрудалена Даўгаўпілскага раёна, Індра Краслаўскага раёна, Пасіене, Істра, Мельнікі, Новікі, Мешкінева Лудзенскага раёна Латвійскай ССР лексіка збіралася ад мясцовага насельніцтва і часткова ад перасяленцаў, якія гавораць на мяшанай руска-беларускай гаворцы. Некаторыя жыхары вёсак Ёдлавічы Браслаўскага і Палляцкішкі Воранаўскага раёнаў валодаюць традыцыйнымі літоўскімі гаворкамі, але запісы ў гэтых вёсках зроблены амаль выключна ад беларускага насельніцтва.

У слоўнік уключаны таксама і матэрыялы, сабраныя супрацоўнікамі Інстытута славяназнаўства Польскай Акадэміі навук А. Абрэмскай-Яблонскай, С. Глінкай, Э. Смульковай, Г. Сафарэвіч і інш. на працягу 1957—1958 гг. на тэрыторыі Беластоцкага ваяводства ПНР. Акрамя таго, выкарыстаны матэрыялы кафедры беларускай філагогіі Варшаўскага універсітэта, сабраныя і адредагаваныя калектывам аўтараў: Э. Смульковай, Я. Петручукуком, А. Багроўскай, Т. Ясінскай-Сохай і Я. Глушкоўскай у вёсках Баброўнікі Гарадоцкай і Курашэва Чыжэўскай гмін.

Агульная картатэка слоўніка налічвае каля 500 тыс. картак-слоў. Асноўныя матэрыялы для слоўніка сабраны экспедыцыйным шляхам. З друкаваных кропніц у слоўніку выкары-

стана каля 1000 слоўнікаў адзінак, узятых з «Хрэстаматыі па беларускай дыялекталогіі» (Мн., 1962).

Слоўнік уключае разнастайнія пласты лексікі: назвы з'яў жывой і нежывой прыроды, сельскагаспадарчыя тэрміны, лексіку, звязаную з жывёлагадоўляй, паляваннем, рыбалоўствам, пчалірствам, апрацоўкай льну, з прыгатаваннем ежы, з харктарам паводзін, са знешнім ablіччам людзей і іх адзенем. Акрамя пералічаных тэм, што акрэсліваюцца праграмай па Лексічнаму атласу, картатэка папаўняеца за кошт уключэння матэрыялаў, сабраных па дадатковых праграмах, арыентаваных на выяўленне запазычанай лексікі.

Значнае месца ў слоўніку займае тэрміналагічная лексіка, якая адлюстроўвае заняткі сялян дарэвалюцыйнай пары і часоў буржуазнай Польшчы, назвы прылад працы, іх частак, працэсаў сельскагаспадарчых работ і інш. Багата ў слоўніку прадстаўлена экспрэсіўная лексіка, звязаная з жыццём, бытам людзей.

Ад літаратурнай мовы адзначаныя групы лексікі адрозніваюцца фанетычнымі, словаўтваральнymi і семантычнымі асаблівасцямі і абмежаваным тэрытарыяльным пашырэннем.

Лексічны матэрыял у сваёй сукупнасці побач з рэгулярнымі фанетычнымі сістэмамі адлюстроўвае дыялектныя адрозненні, што сустракаюцца ў асобных групах слоў або марфемах.

У галіне фанетычных рыс:

а) [e] замест [o, ё]: *авес*, *напек*, *завеў*, *раздзёр*, *памэр* і інш.;

б) [o, ё] замест [e]: *насёк*, *аслён*;

в) [a, я] замест [e, i]: *капышка* (капешка), *аслённушка* (аслепнушка), *цвяк* (цвік);

г) [у] замест [o]: *мазуль* (мазоль);

д) нярэдка пераднаціскны [a] вымаўляеца падоўжана: *наасыпеш*, *наарвё*, *хаамут*;

е) страта пачатковага галоснага: *гурок* (агурок), *гарот* (агарод), *голка* (іголка);

ж) адрозненні ў пратэзах: *загавіцца* (загаіцца), *гінія* (інея), *вядроны* (ядроны), *гавёс* (авёс), *гуліца* (вуліца);

з) выпадзенне пратэтичных [г], [в] перад галоснымі ў пачатку, радзей у сярэдзіне слова: *усь* (гусь), *арох* (гарох), *алава* (галава), *усты* (густы), *ультай* (гультай), *осім* (восем), *заязак* (завязаць);

і) замена [x] на [k]: *калкос*, *жанік*, *чкаць* (чхаць); [k] на [x]: *вётха*; [x] на [г]: *гробуст* (храбустанне); [c] на [ш]: *паршук* (парсюк), *пашикства* (паскудства); [ч] на [ш]: *брюшка* (бручка);

к) палатальныя зычныя замест непалатальных: *млін* (млын), *мінюта* (мінuta);

л) велярызыцыя зычных: *цвэт* (цвет), *пілнавáць* (пільна-ваць), *хóдзіц* (ходзіць), *робіц* (робіць), *жыву́ць* (жывуць);

м) мяккасць [ц] у форме інфінітыва тыпу *мыцця*, *сварыц-ця* (адзначана ў Шчучынскім і Дзятлаўскім раёнах Гродзен-скай вобласці);

н) у многіх словах адбылося перамяшчэнне націску: *ску-ра*, *ліпá*, *асінá*, *карéнь* і інш.

Некаторыя з фанетычных рыс больш паслядоўна адзначаны ў лексемах, запісаных у беларускіх гаворках на тэрыторыі Літвы і на паграніччы з Літвой. Да іх адносяцца:

а) вымаўленне [у] замест [ы]: *булі*, *бувáць*, *воўк вúць*; [к] замест [х]: *клеп* (хлеб), *кварóба* (хвароба), *карóшая* (харошая), *кваліць* (хваліць); [л] замест [ў]: *жалтóк*, *далжníк*, *челнáк*, *долх*;

б) зрэдку вымаўленне [ф] замест [ў]: *вярофка*;

в) слабей, чым у іншых беларускіх гаворках, выражаны свісцячыя характеристы зычных [з, с, дз, ц]: *с'алó*, *дз'е́ц'i*, *ўз'áй* замест *с"алó*, *дз"е́ц'i*, *ўз"áй*;

г) у вымаўленні літоўцамі беларускіх слоў (в. Чычалі) мяккія [ц'], [дз'] палаталізаваныя, а не палатальныя, як у большасці беларускіх гаворак;

д) у асобных словах і пазіцыях спарадычна «знікае» дзеканне-цеканне: *адзéжына* і *адéжына*;

е) зычны [н] перад [к] пасля галоснага нярэдка пераходзіць у насавы прыгук: *жéнка*, *сéнка*.

З граматычных рыс нярэдка сустракаецца змяшчэнне граматычнага роду назоўнікаў. У матэрыйялах з тэрыторыі Беларусі гэта з'ява адзначана ў невялікай групе слоў: *начоўка ж.* (*начоўкі мн.*), *лóшка ж.* (*ложак м.*), *стáда ж.* (*стада н.*), *лýка ж.* (*лыка н.*). У матэрыйялах з тэрыторыі Літоўскай ССР гэта катэгорыя слоў значна павялічваецца за кошт назоўнікаў ніякага роду тыпу *скабёлка*, *што карыту рабіць*; *ну якая ёй дзéла*; *слónца пашла пад хмúрай*; *робяць моцную пíву*; *мáслу добрую зрабіла*; *яйку з'ем*; *верацёнай прала* і інш. Гэта асаблівасць найбольш паслядоўна прасочваецца ў гаворцы мясцовых жыхароў, якія валодаюць літоўскай і беларускай мовамі. Сустракаюцца таксама выпадкі ўжывання некаторых неззваротных дзеясловаву ў зваротнай форме: *відацца* замест *відаць*; неадрозніванне асабовых форм 3-й асобы адзіночнага і множнага ліку: *ён ходзіць*, *яны ходзіць*. Шырокая ўжываныца дзее-прислоўі ў ролі выказніка: *ён прышóбыши* (*ён прыйшоў*).

Слоўнік уключае запазычанні з іншых моў. Паўночны заход БССР — гэта зона шматвяковых інтэнсіўных контактаў беларускай мовы з балтыйскімі мовамі, і ў першую чаргу з літоўскай. Менавіта таму ў слоўнік трапіла шмат слоў балтыйскага паходжання. Гэта слова амежаваны сферы ўжывання, у большасці выпадкаў яны захоўваюцца ў мове ста-

рэйшага пакалення ў значна славянізованым выглядзе пры зацімненні першаснага значэння. З боку гукавога складу гэтыя запазычанні адлюстроўваюць камбінаторныя змяненні — метатэзу, асіміляцыю, дысіміляцыю тыпу бел. *нёмарасць*, літ. *nērimastis* 'неспакой, трывога, хваляванне'. У літоўскіх і польскіх запазычаннях пераважна захоўваецца выbuchны [g]: *гáхты* — літ. *gäktos*, *гарсць* — польск. *garść*. Выпадкі такога вымаўлення ў матэрыйлах даволі шматлікія: *гіль*, *гéліць*, *гéргайка*, *жáга*, *гáнгяль*, *гráгаць*, *грáза*, *гавéнда* і інш. Гэта рыса пашыраеца на значны пласт дыялектнай лексікі. Некаторыя літуанізмы захоўваюць месца націску, уласцівае літоўскай мове; парап. бел. *вірціна* < літ. *virtinė* 'вязка, вясло', бел. *апікула* < літ. *arýkula* 'гультайаваты, непаваротлівы чалавек'. У асобных выпадках адрозніваеца інтанацыя галосных гукаў, напрыклад у бел. *гúлта* < літ. *gúltas* 'бярлог, логава', бел. *крéйка* < літ. *kraikas* 'верх страхі' (гл. Балто-славянский сборник. М., 1972, с. 126).

Асабліва прыкметна захаванне акутавай інтанацыі ў дыфтангічных спалучэннях тыпу *кнóйсаць*. Усё гэта сведчыць аб складанай моўнай сітуацыі, якая стварылася на працягу многіх вякоў у гаворках сумежных раёнаў.

У слоўнік уключаны шматлікія польскія і нямецкія запазычанні. Нямецкія слова ў заходнебеларускія гаворкімаглі трапіць праз польскую, літоўскую і ўёрэйскую мовы.

## СТРУКТУРА СЛОЎНІКА

Загалоўнае слова перадаеца арфаграфічна з захаваннем больш тыповых дыялектных рыс і абавязаннем націску. Словы з адноўлькам зізначэннем і падобным па свайму гукавому складу пры частковых фанетычных адрозненнях прыводзяцца ў адным слоўнікавым артыкуле. На першае месца ставіцца варыянт, найбольш блізкі да літаратурнай формы або найбольш пашыраны ў дыялектнай мове. Далей падаюцца варыянты, якія набліжаюцца да загалоўнага слова па тэрытарыяльнаму размяшчэнню і, нарэшце, замыкаюць рад варыянты слоў, якія адлюстроўваюць фанетычныя асаблівасці палескіх гаворак. Кожны з гэтых варыянтаў прыводзіцца ў рэестры на сваім месцы з адсылкай да першага слова, за выключэннем выпадкаў, калі паміж гэтымі варыянтамі няма іншых рэестравых слоў. Складаныя назвы падаюцца ў загалоўным слове як самастойныя намінатыўныя адзінкі. Выbuchны г перадаеца тоўстым шрыфтам — Г, г.

У слоўніку даюцца ўсе часціны мовы. Загалоўнае слова адзначаеца граматычнымі і стылістычнымі паметамі. З граматычных памет для назоўнікаў указваеца род і лік. У тых выпадках, калі слова ў адзіночным ліку не адзначана, яно па-

даецца ў форме множнага ліку. Калі ў прыкладах пераважна выступае форма множнага ліку, то пасля адзіночнага прыводзіцца форма множнага ліку. Калі слова не мае адзіночнага ліку, ставіцца памета — толькі *мн.* Дзеясловы закончанага і незакончанага трывання вылучаюцца ў асобныя артыкулы.

Некаторыя граматычныя формы, што ўжываюцца ў пэўнай функцыі, суправаджаюцца спецыяльнымі тлумачэннямі, напрыклад, калі форма творнага склону ўжываецца ў значэнні прыслоўя, то ставіцца памета — у знач. прысл., або прыметнік у значэнні назоўніка — у знач. наз.

Пасля граматычных памет да многіх слоў даюцца стылістичныя паметы паводле прыналежнасці слова да пэўнай лексіка-тэматычнай групы або ў залежнасці ад характеристу экспрэсіўна-эмацыйнальнай афарбоўкі.

Да тых слоў, якія картографаваліся ў «Дыялекталагічным атласе беларускай мовы», у канцы артыкула прыводзіцца скарочаная назва ДАБМ з указаннем № карты.

### РАСКРЫЦЦЕ ЗНАЧЭННЯ СЛОВА

Зыходзячы з наяўных дыялектных матэрыялаў, укладальнікі імкнуліся ў слоўнікам артыкуле найбольш поўна раскрыць значэнне слова. У пераважнай большасці выпадкаў да дыялектнага слова прыводзіцца адпаведны літаратурны эквівалент тыпу *адваіцца* — аблаяць; *адваліцца* — адкроіць; *адлічіцца* — адрозніваць. Значэнне слова можа раскрывацца і некалькімі сінонімамі. У тых выпадках, калі няма літаратурных эквівалентаў, даецца разгорнутае тлумачэнне тыпу *аддзюгліцца* — надаваць кухталёў; *адзёр* — памост пад вуллі, што ўстанаўліваецца на дрэве; *адзінак* — адзіны ў бацькоў сын; *апелька* — прапрэшак для гузіка.

Нярэдка сустракаюцца мнагазначныя слова, паколькі ў адным слоўнікам артыкуле аналізуецца значэнні розных дыялектных груп. Гэта дазваляе раскрыць паходжанне значэнняў, паказаць спецыфіку развіцця слова ў розных лексічных мікрасістэмах у межах асобных дыялектных груп і дыялектаў. Так, напрыклад, лексема *бёнда* ў паўднёва-заходній гаворцы абазначае печыва з бульбы, муکі (перапечка, блін, булачка, баханка хлеба і інш.), у палескай групе гаворак *бёнда* — жывёла, што даюць у пасаг дачцы, калі яна выходитзіць замуж, а ў паўночна-заходній гаворцы гэта слова мае іншыя значэнні, напрыклад 'засяяны ўчастак зямлі ў сваю карысць, набыцце грошай, накапленне багацця' і г. д.

Словы, якія маюць аднолькавае ці падобнае значэнне, адсылаюцца да адпаведнага сіноніма.

Укладальнікі з вялікай увагай ставіліся да кантэксту,

паколькі кантэкст з'яўляўся асноўнай крыніцай раскрыцця значэння слоў. Пры вызначэнні чарговасці падачы значэнняў улічваліся рэалныя судносіны паміж семантычнымі адзінкамі, што склаліся ў жывой мове. На аснове высвялення розных выпадкаў ужывання слова, яго сувязей з іншымі словамі вызначаліся больш ужывальныя канкрэтныя і нейтральныя значэнні, якія звычайна ставіліся на першае месца, а затым пераходзілі да эмацыянальна афарбаваных пераходных і абстрактных значэнняў.

У слоўніку налічваецца вялікая колькасць сіnonімаў, словаўтаральных варыянтаў слоў, таму значэнне слова раскрываецца шляхам указання на сэнсавую тоеснасць з іншымі словамі, шырока выкарыстоўваецца спасылка да таго варыянта слова, дзе дaeцца тлумачэнне (*газбўка ж.* Тоё ж, што і *газніца*).

Пры тлумачэнні некаторых слоў спачатку дaeцца іх агульнае значэнне (*горба ж.* Куча чаго-н.). Затым размяжоўваюцца прыклады на групы ў залежнасці ад назваў тых рэалій, з якімі спалучаецца лексема (горба зямлі, горба гародніны, горба галля і інш.). У такіх выпадках лічбавыя абазначэнні (1, 2, 3) указваюць на магчымасць спалучэння слова з іншымі словамі, на яго лексічнае акружэнне.

Да слоў і іх значэнняў прыводзяцца прыклады, адпаведны кантэкст. Указваецца назва вёскі і скарочана назва раёна, дзе запісаны матэрыял. Тэкставыя ілюстрацыі ўдакладняюць значэнні і адценні значэнняў і разам з тым даюць уяўленне аб тэрытарыяльным пашырэнні і семантычнай разгалінаванасці слоў. Акрамя таго, кантэкст выяўляе тыповую спалучальнасць слова, парадак слоў у сказе, сінтаксічныя функцыі слова. Частка лексем уключана ў слоўнік без ілюстраций. У тых выпадках, калі ў матэрыялах з розных мясцовасцей прыводзяцца аднатаўпныя прыклады, у якасці ілюстрацыі падаецца толькі адзін з іх.

У слоўніку выкарыстоўваецца разгалінаваная сістэма памет, якая акрэслівае сферу ўжывання слова. Памета *заал.* ставіцца толькі пасля дыялектных назваў прадстаўнікоў жывёльнага свету. Формы, якія супадаюць з літаратурнымі называмі, не суправаджаюцца такою паметай, за выключэннем тых выпадкаў, калі такая назва выступае як амонім або як асобнае значэнне мнагазначнага слова.

У канцы слоўнікавага артыкула (пасля пераліку значэнняў слова) за знакам  $\diamond$  падаюцца фразеалагізмы, за знакам  $\nabla$  — прымаўкі, прыказкі, загадкі, прымкі і інш. Да некаторых не зусім зразумелых фразеалагічных адзінак і дыялектных слоў даюцца тлумачэнні.

Пры раскрыцці значэння запазычаных слоў у беларускіх гаворках прыводзяцца адпаведныя паралелі з мовы-крыніці.

цы — з балтыйскіх моў (пераважна з літоўскай), польскай і нямецкай, што дазваляе размежаваць першасныя і другасныя значэнні, акрэсліць семантычныя адрозненні ад зыходнай лексемы, выявіць выпадкі пашырэння і звужэння аб'ёму значэнняў. Так, да слоў літоўскага паходжання даюцца літоўскія адпаведнікі з тлумачэннем і паразнаннем значэння. Бывае так, што пэўнае слова балтыйскага паходжання ў беларускіх гаворках ужываецца ў іншым значэнні ў паразнанні з мовай-крыніцай. У такіх выпадках побач з літоўскімі адпаведнікамі прыводзяцца паралелізмы з іншых балтыйскіх моў з выяўленнем адрознення ў значэннях. Напрыклад, да пашыранага ў беларускіх гаворках слова *дулькі* (*dúlkā*) 'пыл з утрыманнем дробных частак валакна, што паднімаецца пры апрацоўцы льну' літ. *dulkē* 'пыл' і лат. *dulkē* (<літ. *dulkē*) 'дробная адходы ад саломы, мякіны; апілкі'.

Такі прынцып захоўваецца і ў адносінах да запазычанняў з польскай, а таксама з іншых моў. Напрыклад, *бадаць* ужываецца ў беларускіх гаворках са значэннямі: 1) 'думаць, меркаваць', 2) 'аналізаваць, абследаваць'; паразн. польск. *badać* 'даследаваць, дапытваць, аглядзяць, правяраць'. *Байбак* у беларускіх гаворках ужываецца са значэннем 'бальшун'; паразн. літ. *baibokas* 'падлетак' з цюрк. *байбак* 'птушка'.

Адпаведнікі з іншых моў звычайна прыводзяцца да першага па алфавіту сіnonіма, а пры наступных аднакарэнных утварэннях даецца адсылка да першага, напрыклад да слова *глеюга* гл. г л е й, да апошняга прыводзяцца літоўскія паралелі: *gléinia*, *gléine*.

Уключэнне ў слоўнік лексікі буйных дыялектных арэалаў спрыяле паглыбленнаму вывучэнню лексічных багаццяў не толькі з пункту гледжання намінатыўнага адrozнення слоў, але і ў плане выяўлення семантычнай дыферэнцыяцыі слоў. Больш поўны ахоп дыялектнай лексікі дазволіць раскрыць функцыя-ніраванне слова ў жывой мове ва ўсіх яго значэннях і слова-утваральных варыянтах, выявіць крыніцы запазычання.

Укладальнікі слоўніка вялікую ўдзячнасць выказваюць акадэміку Акадэміі навук БССР К. К. Атраховічу (Кандрату Крапіве), які ўважліва прачытаў рукапіс, унёс істотныя праўкі і пазней, калі слоўнік рэдагаваўся ў выдавецтве, дапамагаў кансультацияямі і парадамі.